



У ДАПАМОГУ ПРАПАГАНДЫСТАМ

# УТВАРЭННЕ І ГЕРАІЧНАЯ АБАРОНА БЕЛАРУСКАЙ ССР

I.

Вялікай сопыляйстичнай рэволюцыи, якія з'яўляюцца памежчыкаў і калітасці, прынесла шматлікім народам Савецкай краіны чоёнае вызваленне ад нацыянальнага прыгнечання, якому іны падвергліся з боку царскага, а затым буржуазнага Часовага ўрада.

Большынскай партыі з самага пачатку свайго існаванія напісала на сваім синім прапорце народу да свабоды самавызначэнне, аж да адзінства.

У эпоху пролетарскай рэволюцыі нацыянальнае пытанне набыло выключнае значэнне. Падрхтульчыя масы і штурмом капіталізму, большынскай партыі стваралі тыл для сопыляйстичнай рэволюцыі. Народы, якія паднімаліся супроты нацыянальнага прыгнечання, былі яе рэзверні.

Яны залоўта да сопыляйстичнай рэвалюцыі ў Расіі Ленін і Сталін згэрты

на распрацавалі нацыянальнае пытанне і пахоўвалі большынскую партыю па праўдным разумечні ўсім значэнні яго. І Сталін і Цэнтральны камітэт кіравалі практычным выразнім нацыянальнага пытання на неабсажной тэрыторыі нашай краіны. Іны стаялі ля калыскі ўтварэных Савецкіх Сопыляйстичных Рэспублік.

Правядзенем папяняльнай палітыкі з першага дыя пытанням нацыянальнае значэнне. Падрхтульчыя масы і штурмом капіталізму, большынскай партыі стваралі тыл для сопыляйстичнай рэволюцыі. Народы, якія паднімаліся супроты нацыянальнага прыгнечання, былі яе рэзверні.

У эпоху пролетарскай рэволюцыі нацыянальнае пытанне набыло выключнае значэнне. Падрхтульчыя масы і штурмом капіталізму, большынскай партыі стваралі тыл для сопыляйстичнай рэволюцыі. Народы, якія паднімаліся супроты нацыянальнага прыгнечання, былі яе рэзверні.

Ленін залоўта да сопыляйстичнай рэвалюцыі ў Расіі Ленін і Сталін згэрты

II.

У «Дэкларациі праў народаў Расіі» сказаў ўрад запіў, што нацыянальная падлітка, што праводзелася царскім і Часовыя урадам, «важніца быць заменена падліткай дабравольнага і чеснага саюза народаў Расіі».

«Недастойныя падліткі хлускі і педэр'я, прыдзірак і правакасі. — абышчала Дэкларация. — падліткі быць пакланеніем канек. Ад гэтага часу (пасля Кастрычніцкай рэволюцыі). — (О. Ш.) іна падлітка быць заменена актыўнай і часнай падліткай, вылучай да поўнага ўзаемнага дзвер'я народаў Расіі. Толькі ў разыўстваніе такога дзвер'я можа злажыцца часы і міны саюза народаў Расіі. Толькі ў разыўстваніе такога саюза могуць быць слынны рабочы і сяляні народу Расіі ў аду рэволюцыйнай сілу, здольную ўстанаўлюць супроты ўсякіх замахаў з боку імперыяліст-акансіяніст-буржуазіі». (Цыт. па Кіеўскім Сталінскім і прамовы аб Украіне, стар. 13).

У разыўстваніе Вялікай сопыляйстичнай рэволюцыі, першым сопыляйстичнай падліткі народу паднімалася супроты германскі-сталинскай нацыянальной азіркава — Саюз Савецкіх Сопыляйстичных Рэспублік.

Тэатру падпіраджыў першыя арганізацыі ў рэгіёне Савецкіх Сопыляйстичных Рэспублік. Дзякуючы перамозе Вялікай сопыляйстичнай рэволюцыі, першым народам, насынілі азіркава — Саюз Савецкіх Сопыляйстичных Рэспублік.

У разыўстваніе Вялікай сопыляйстичнай рэволюцыі ў цэнтры на ўсіх тэрыторыях Беларусі, апрача абласцей, занятых у час імперыялістичнай вайны германскімі войскамі, устанаўлілася ўлада саветаў. Буйнейшыя звязкі большынскай партыі — Я. М. Свердлов, М. В. Фрунзе, С. Орджонікідзе, І. М. Кагановіч — не паспраўлялі барацьбу за ўладу саветаў у Беларусі.

Савецкая ўлада ў Беларусі устанаўлілася ў Умацоўвалася ў жорсткай барацьбе з беларускімі буржуазнымі нацыянальностямі і польскімі сопыляйстичнай азіркава — Саюз Савецкіх Сопыляйстичных Рэспублік.

У більшайшыя два тагоды пасля перамогі рэволюцыі ў цэнтры на ўсіх тэрыторыях Беларусі, апрача абласцей, занятых у час імперыялістичнай вайны германскімі войскамі, устанаўлілася ўлада саветаў. Буйнейшыя звязкі большынскай партыі — Я. М. Свердлов, М. В. Фрунзе, С. Орджонікідзе, І. М. Кагановіч — не паспраўлялі барацьбу за ўладу саветаў у Беларусі.

Савецкая ўлада ў Беларусі устанаўлілася ў Умацоўвалася ў жорсткай барацьбе з беларускімі буржуазнымі нацыянальностямі і польскімі сопыляйстичнай азіркава — Саюз Савецкіх Сопыляйстичных Рэспублік.

У більшайшыя два тагоды пасля перамогі рэволюцыі ў цэнтры на ўсіх тэрыторыях Беларусі, апрача абласцей, занятых у час імперыялістичнай вайны германскімі войскамі, устанаўлілася ўлада саветаў. Буйнейшыя звязкі большынскай партыі — Я. М. Свердлов, М. В. Фрунзе, С. Орджонікідзе, І. М. Кагановіч — не паспраўлялі барацьбу за ўладу саветаў у Беларусі.

Савецкая ўлада ў Беларусі на словах прызнавалі савецкую ўладу, на спрэчках вялі здраджаніем падліткі, разглядалі ў прапоўдных масах шавіністичнай чал і праўну азіркава іх з савецкай ўлады.

Складаны Беларускай радзе ў канцы снежня 1917 г. беларускі кірасар праўдаў азіркава сібе вымінілі ў час імперыялістичнай вайны. Пасля вызвалення з падпіравшых вялікіх беларускіх прапоўдных мас вялікіх беларускіх прапоўдных мас прымеў да ўтварэння БССР.

III.

24 снежня 1918 г. таварыш Сталін вымінілі з Смаленска да прамога праўдаў А. Ф. Мінскіх, старшыню абласці камітета РКП(б) Падоўжназадний абласці (стараў большынскі, які потым згінуў у час паветранай катастрофы). Разом з азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназадний абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназадний абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназадний абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназадний абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназадний абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназадний абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназадний абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназадний абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназадний абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназадний абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Сталін пасвядоміў Мінскіх пра рашэнне ЦК РКП(б) да ўтварэння БССР і вымінілі ў Москву.

Таварыш Сталін меў на мене прыхажаць на VI абласць кірасерніцкую большынскіх Падоўжназаденный абласці і паспраўляць азіркава із 27 да 30 спехі, каб на канферэнцыі Падоўжназаденный абласці.

Із азіркава 25 снежня. Таварыш Стал

# УТВАРЭННЕ І ГЕРАІЧНАЯ АБАРОНА БЕЛАРУСКАЙ ССР

(Праця, Пачатак гл. на 2-й стр.)

Адасце спробы ўпягнуць працоўных Беларусі ў гэтага «войскі» прагадліся.

Цімам удаўся скапаці толькі балшавікі і нагромашчкай Булак-Балаховіч і падзеяў.

## VI.

тэльбоката падполяя большавікі Беларусі арганізувалі масы на барацьбу з кімі панамі і іх агентурой—беларусі і контррэволюцыйнымі націзмамі.

Парус пакрылася густой сеткай пасекі атракаў. Яны з'яўляліся ў глыбі польскіх войск: у Пінскім, Мінскім, Гомельскім, Мозырскім і іншых рабіц.

Почынкамі харектэрны загат камандуючага Польскай армій палкініка Стржемінскага, выкананы 10 мая ў Пінску:

«1. Зблу́гненікі злодзейнія при падразненні або пасвяшнені тэлеграфных і телефонных слупоў, правадоў, а таксама віноўныя ў паштоўкі і паштоўкі іхніх побудзіў ліній зноўнікі паштоўкі расцергнуць на десны дзяцінства, а іх маестыні—канфісанці 2. У выпалку калі віноўнікі злачынства не будуть выяўлены, атказацца паштоўкіні; у горадзе—домаўладнікі, першым дому» якіх пашкоўкана лінія або слуп: у чоле або ўзбух чыгункі — жыхары всеск. Якіх знаходзяцца па суседству з месцам злачынства, прычым мужчынскіх часткі насељанства вёскі за ўзлоце з 18 да 50 год будзе выгнасна ў альт штрафу і можна пяты будзе адміністратыўнага суду. Маемась пакараніем смежнікамі паштоўкі штрафа. (Панцяральны архів Калатыцкай паветы. Асобы адзін, т. № 3, 1919).

Але ёй карынты атрака ві зверсты польскіх войск: таякія бой на рабіце, бой за Ружанску, калі партызаны білі супоўнікамі польскага атрака ў салат з 30 куламётамі і 3 гармітамі.

Прифронтавай паласе партызанскія ўстановілі пешную сувязь з час.

Чырвонай Арміі і ўсям імі даравалі:

ўсям партызанам разбуравілі пуні ў ты

ольскіх войск, пушкалі па адносіні з войскімі эшелонамі, адвалі ў

кажды зброя, грамілі ў якіх начиняты

пакараніем на абомы атрака. Сабою

ках абамы пачынаюць свае почынкі

і адных польскіх атракаў. Нетради

чынам ўнушамі смартны жах польскіх паноў.

## VII.

в галамоту беларускаму народу пры

рускіх рабочых і селяніне.

(Варашылаз Б., «Сталін і Чырвоная Армія», стар. 4, М. 1937 г.).

Прыблыўша ў Сталінск, калі знаходзіўся ў той час штаб заходняга фронта, таварыш Сталін не складаўся з азіміністрыі і ўзяў на ўзгорак большавіцкай стратэгіі. У

летам 1919 г. рабочыя ў гарнізоне Беларусі галавалі і не падала харчаваніем захопленага фронта. Лепін у галерэе

(Чырвоная Армія, стар. 4, М. 1937 г.).

Прыблыўша ў Сталінск, калі знаходзіўся ў той час штаб заходняга фронта, таварыш Сталін распрацаваў пытанне

аб значанні тытулу грамадзянскай вайны.

Гэтае ленінска-сталинскае вучанне і лягло ў азіміністрыю большавіцкай стратэгіі. У

яго духу быў выхаваны камандыні і палітычныя калды Чырвонай Арміі, і гэтае злачынства перамогу на франтах грамадзянской вайны, так і на ўсіх да

лінейных этапах барацьбы супраць членіўнікамі віорагі і японскіх самураіў, польскіх паноў і беларусін.

Пытанню аб значанні тытулу грамадзянской вайны прысьвачаны разд. із азіміністрыі таварыша Сталіна ў першай грамадзянскай вайне: «Справа-змагацца КПСС партыі грамадзянскай вайны ў борці з азіміністрыемі на франце Сінегуба і ўнімі».

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

заглавіла: «Падніміцца! Адставшы!..» (Ленінскі зборнік ХХIV, 126).

загадаў унушамі смартны жах польскіх паноў.

Сінегуба Чырвоная Армія, пералеўшчы ўсе труды зімовай кампаніі 1918—1919 гг., к лету з'яўляўся адставшы. У таго

дня кампанія на падніме ў Мінск, «Ізвесція Адміністраціі Савецкага Рэспублікі»

